

Голас Радзімы

3 СНЕЖНЯ 1998 ГОДА

220005, Мінск,
проспект Ф. Скарыны, 44.
Цана 2000 рублёў.

№ 48
(2606)

Штотыднёвая газета
для суайчыннікаў за межамі
Бацькаўшчыны. Выдаецца з 1955 г.

НА МЯЖЫ СТАГОДДЗЯЎ

Дзмітрый ЛІХАЧОЎ:

ТРЭБА НЕ ТОЛЬКІ ЗАХОЎВАЦЬ СПАДЧЫНУ, АЛЕ І КАРЫСТАЦА ЁЮ

У 1986 годзе, калі Беларусь, Украіна і Расія святкавалі юбілей выдатнага сярэднявечага літаратурнага твора "Слова аб палку Ігаравым", вядомы беларускі рэжысёр Віктар Шавялевіч працаваў над стварэннем дакументальнага фільма "Дарогамі "Слова аб палку Ігаравым". Мне ў той час, як археолагу, давялося працаваць у Мінску, на раскопках старажытнага горада на Нямізе, якраз у тым месцы, дзе і адбылася знакамітая бітва паміж дружынамі полацкага князя Усяслава Чарадзея і кіеўскімі князямі Яраславічамі. Тады адбылося маё знаёмства з Віктарам Шавялевічам. А крыху пазней праз яго — і з акадэмікам Дзмітрыем Ліхачовым.

Віктар Шавялевіч зняў з акадэмікам Ліхачовым цыкл дакументальных праграм "Пісьмы аб добрым і прыгожым". Потым акадэмік прыняў удзел у фільме "Слова аб палку Ігаравым", пазней — яшчэ ў двух фільмах "Да вас, сучаснікі мае", да якіх і я меў дачыненне ў якасці сцэнарыста. Апошнія два фільмы былі прысвечаны нашай гісторыі, такім выдатным постацям, як Рагнеда, Ефрасіння Полацкая, Усяслаў Чарадзея і Кірыла Тураўскі. З тых часоў і завязалася наша сяброўства з Дзмітрыем Сяргеевічам. Ён неаднойчы дапамагаў нам у арганізацыі здымак у музеях і архівах розных гарадоў Расіі, даваў кансультацыі. Менавіта дзякуючы яго падтрымцы, нашай здымачнай групе давялося зняць арыгінал Радзівілаўскага летапісу і унікальны абраз Божай Маці Адзігітрыі Эфескай, які быў у свой час падараны Ефрасінні Полацкай.

Сёлетна на Беларусі намаганьнямі Згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына", беларускага праваслаўнага Экзархата і дзяржавы быў адноўлены, дакладней, створаны вобраз Святога Крыжа Ефрасінні Полацкай. І мы з Віктарам Шавялевічам напрасілі ў Дзмітрыя Ліхачова аб сустрэчы, каб ён пракаментаваў гэтую неардынарную для нашай краіны з'яву. Натуральна, размова пайшла і пра многае іншае. Наша гутарка з акадэмікам Ліхачовым адбылася ў Санкт-Пецярбургу, у інстытуце рускай літаратуры "Пушкінскі Дом".

— Беларусы шмат па ўсім свеце. Усе разам мы аднавілі Крыж Ефрасінні Полацкай. Зараз ідзе аднаўленне і полацкіх храмаў. Беларусы не выпадкова абралі сваёй пакравіцелькаю Ефрасінню Полацкую, бо яна, апроча іншага, была і асветніцаю. Крыж Ефрасінні, у першую чаргу, безумоўна, з'яўляецца святыняй царкоўнаю, але як вы, Дзмітрый Сяргеевіч, лічыце, ці можа ён быць нечым, што аб'яднае, у высокім сэнсе, і народ?

— Безумоўна! Кожная ідэя, кожны пачатак патрабуе свайго ўвасаблення ў нечым. Таму матэрыяльныя святыні, як, скажам, мошчы, чудатворныя абразы, крыжы і многія іншыя сімвалы, звязаны з духоўным жыццём чалавека. Нельга проста ў прастору маліцца, трэба неяк уяўляць сабе Бога. Ёсць вельмі добрая, і я люблю яе, малітва "Цару нябеснаму". Там прысутнічае гэты матыў, што дух Святы ўсюды, Ён усеісны. Усеіснасць жа і патрабуе сімвала, увасаблення. І Крыж у гэтых адносінах заняў першае месца.

А ворагі хрысціянства свае сімвалы, ордэны будуць на скажэнні Крыжа. Свастыка, напрыклад, — тыповае скажэнне Крыжа, чые пераламаныя канцы звернуты ў нейкі круцельны рух, нейкі механізм. Гэта жахлівая рэч. І, да слова, гэта ўсё пачалося яшчэ ў часы

Напалеона. Напалеон быў не толькі стваральнікам Кодэкса, будаўніком Парыжа і г. д., ён быў яшчэ і злым пачаткам, таму што ўвасабляў сабою згубны, ваяўнічы пачатак. Тады Мальційскі Крыж меў чатыры канцы, а ён зрабіў на яго аснове пяціканцовы ордэн, гэта значыць, вывараціў свядома.

— Але пачаткова Крыж і свастыка, у тым ліку, — інда-еўрапейскія саярна-сонечныя сімвалы...

— Справа ў тым, што дакладна гэта вызначыць цяжка, бо прыдумалі такое сцвярджэнне прыхільнікі "таго" пачатку. Зло заўсёды хаваецца, прыкідваецца дабром. Таму і тут многа розных форм, у меандры, напрыклад. Але спроба апраўдаць фашысцкі знак да добра не вядзе, бо гэта ўсё-такі не Крыж. А калі не Крыж, значыць — анцікрыж.

— Дзмітрый Сяргеевіч, згадваюцца нататкі, дзе вы цытуеце А. Міцкевіча, што ад зла нельга хавацца ў цемру. Як вы лічыце, мы правільна робім, што ідзем па шляху аднаўлення святынь?

— Гэта самае галоўнае! Бо, калі не будзе духоўнага пачатку, не будзе маральнасці, мы распадземся канчаткова. Трэба ўхапіцца за нешта, каб не патануць у моры зла.

— Існуе меркаванне, што на

(Заканчэнне на 4-й стар.).

РАДАВОД

ГУЧНАЕ

"Я"

РОДУ ЛІПСКІХ



Уладзімір ЛІПСКІ з генеалагічнай картай прозвішча Ліпскія.

● Алена ЛЯШКЕВІЧ.

"Хто я?" Гэтае пытанне задаў аднойчы самому сабе вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Ліпскі, не падазраючы нават, што ў пошуках адказу ён напіша цэлую кнігу аб генеалагічным дрэве Ліпскіх. Яна мае назву "Я: праўдзівы аповад пра твай і мой радавод" і выпушчана нядаўна ў свет выдавецтвам "Беларусь".

Прынамсі, кніга стала нагодай для арганізацыі першых генеалагічных чытанняў пра род Ліпскіх, якія прайшлі ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі.

Каля сотні чалавек, аб'яднаных адзіным прозвішчам і агульным радаводным каранямі, але ў большай частцы да гэтага незнаёмыя паміж сабой, сабраліся ў Мінску. У беларус-

кую сталіцу з'ехаліся Ліпскія не толькі з усіх куткоў краіны, але і з-за межамі Беларусі. Для многіх генеалагічныя звесткі сталі нечаканым адкрыццём і адным з наймацнейшых узрушэнняў. А прадстаўнікі іншых родаў, якія прысутнічалі на гэтым унікальным мерапрыемстве, якое ў рэспубліцы праводзілася ўпершыню, шчыра зайздросцілі Ліпскім.

— Пяць гадоў таму я ўпершыню абмакнуў пяро, з чаго і пачалося неспасрэднае напісанне кнігі, — кажа Уладзімір Ліпскі. — Але сама перадагісторыя мае глыбокія карані. Калісьці вельмі даўно я ўзяў тоўсты сшытак, напісаў на ім "Я" і пачаў уносіць туды ўсе звесткі пра сваякоў. Знаходзіў радню, пазначаў дні нараджэння, адрасы — стаў у сям'і гэткім

даведачным бюро. Потым пачаў шукаць інфармацыю пра людзей, якія таксама насілі прозвішча Ліпскі, але блізкімі сваякамі не былі. І чым больш я дакранаўся да гэтага, тым большае жаданне даследавання мяне ахоплівала. Праз нейкі час я перастаў абмяжоўвацца блізкімі сваякамі і задумаў аб'яднаць усіх Ліпскіх у адно цэлае.

На дзівацкую па тых часах задуму Ліпскага адгукнулася нямала людзей. Пісьменнік накіраваў запыты амаль ва ўсе райвыканкомы Беларусі. У адказ яму даслалі спісы Ліпскіх, якія пражывалі ў адпаведных мясцовасцях краіны. У раённых газетах па просьбе У. Ліпскага

(Заканчэнне на 6-й стар.).

ПАШТОЎКА



(Заканчэнне на 4-й стар.).

Тыдзень: Міжнародны агляд. Хроніка падзей.

● Юрась ДОМНІЧ.

ПРЭМ'ЕР-МІНІСТР У РОЛІ ДЫПЛАМАТА

Мінулы тыдзень быў найбольш насычаным і напружаным для прэм'ер-міністра Сяргея Лінга. Старшыня Савета Міністраў Беларусі 20-21 лістапада прадстаўляў краіну на саміце кіраўнікоў урадаў дзяржаў Цэнтральнай Еўрапейскай Ініцыятывы (ЦЕІ) у Заграбе (Харватыя), а 26 лістапада ўзяў удзел у пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў краін-удзельніц СНД, якое прайшло ў Маскве.

Несумненна, абодва форуму маюць вялікае значэнне для Беларусі і для беларускіх уладаў, у прыватнасці. Першы — гэта яшчэ адзін крок насустрач заходнім партнёрам, другі — спроба ажыўлення інтэграцыйных працэсаў на прасторы былога СССР. Беларусь стала ўдзельніцай ЦЕІ толькі ў 1996 годзе. Прычынай гэтага было тое, што ў межах ЦЕІ распрацоўваюцца эканамічныя праекты, удзел у якіх неабходны і Беларусі. Так, напрыклад, у Заграбе ішла гаворка пра стварэнне пятага пан'еўрапейскага транспартнага калідора Венецыя — Будапешт — Львоў, які будзе праходзіць і па тэрыторыі Беларусі. Па прычыне гэтага наша краіна можа разлічваць на атрыманне крэдытных рэсурсаў у міжнародных фінансавых арганізацыях. Тое ж самае тычыцца і другога транспартнага калідора Берлін — Масква. Разам з гэтым чакаецца рэалізацыя сумесных праектаў у межах ЦЕІ ў галіне гандлю, пераадолення наступстваў ад аварыі на ЧАЭС, адукацыі.

Знаходжанне С. Лінга ў Заграбе таксама суправаджалася двухбаковымі сустрэчамі з прэм'ер-міністрамі Харватыі, Босніі і Герцагавіны, Украіны. Напрыклад, характэрнай з'яўляецца гутарка С. Лінга з яго харвацкім калегам Златка Мецшам. Прэм'еры абмеркавалі магчымасці двухбаковага супрацоўніцтва, якое да гэтага часу фактычна адсутнічала. Аднае, што звязвае дзве краіны, — дамоўленасць аб прадудзіленні двайнога падаткаабкладання. Цяпер ёсць спадзяванне, што справа будзе зрушана з месца.

Пасляхавымі былі перамовы С. Лінга са Старшынёй Савета Еўрапейскага саюза Вольфгангам Шуселем, віцэ-прэм'ерам і міністрам замежных спраў Аўстрыі. Асаблівасць сустрэчы заключаецца ў тым, што яе факт ужо сам па сабе вялікае дасягненне. Як вядома, пасля рэфэрэндуму 1996 года і асабліва пасля канфлікту з заходнімі дыпламатамі, якія пражывалі ў "Драздах", у перамоўным працэсе беларускага боку з Еўрапейскім саюзам наступіў крызіс. У сувязі з гэтым любая сустрэча з кіраўніцтвам ЕС выкарыстоўваецца з мэтай данясення беларускімі ўладамі сваёй пазіцыі, аднаўлення дыялога.

СНД: НА ПАРОЗЕ РЭФАРМАВАННЯ

Напярэдадні сустрэчы кіраўнікоў урадаў краін Садружнасці 23 лістапада ў Маскве прайшло заключнае пасяджэнне Спецыяльнага міждзяржаўнага форуму. Ён пачаў дзейнічаць неўзабаве пасля абрання на пасадку Выканаўчага сакратара СНД Барыса Беразоўскага. Прынамсі, сама ідэя форуму належыць менавіта яму. Мэта форуму заключалася ў выпрацоўцы канкрэтнай праграмы рэфармавання органаў Садружнасці. У неабходнасці радыкальных рашэнняў у гэтай галіне цяпер не сумняваюцца ні ў адной дзяржаве СНД, наколькі на сённяшні дзень большасць сумесных дамоўленасцей і праектаў на справе не дзейнічаюць. Але ідэі Б. Беразоўскага напачатку былі насцярожана ўспрыняты кіраўнікамі краін — удзельніц Садружнасці. І, магчыма, прычынай гэтага была не сама сутнасць прапановы, а тое, што яны належыць Беразоўскаму. Але 24 лістапада, знаходзячыся ў штаб-кватэры СНД, Выканаўчы сакратар заўважыў, што цяпер кіраўнікі рэспублік згадзіліся з яго схемай рэфармавання Садружнасці. Аднак Беразоўскі нічога не паведаміў пра пазіцыю беларускага Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі, даўшы толькі зразумець, што апошні пакуль не выказаў канкрэтнага пункту гледжання. У Мінску Б. Беразоўскі змог сустрэцца толькі з кіраўніком Адміністрацыі Прэзідэнта Міхаілам Мясніковічам.

Такім чынам, на Савеце кіраўнікоў урадаў 25 лістапада гапоўным пытаннем стала праблема рэфармавання органаў СНД.

АД СНД ДА КАНТАКТАЎ З РЭГІЁНАМІ

У той час, калі інтэграцыя ў межах СНД замарудзілася і не прыносіць больш-менш значных поспехаў, беларускае кіраўніцтва змяніла тактыку і скіравала ўвагу на міждзяржаўнае і рэгіянальнае супрацоўніцтва. Асабліва гэта датычыцца расійскага рэгіёнаў. 18-19 лістапада ў Беларусі знаходзіліся прадстаўнікі Алтайскага краю на чале з кіраўніком Аляксандрам Сурыкавым. Яны правялі ўжо традыцыйныя перамовы з Прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам, кіраўнікамі асобных міністэрстваў. Трэба адзначыць, што тут Беларусь ужо прапрацавала стандартную схему: перамовы, наведванне прадпрыемстваў, падпісанне Пагаднення аб супрацоўніцтве, Мемарандума аб далейшых кроках і ў выніку вузкасפעцыфічныя дагаворы паміж канкрэтнымі прадпрыемствамі. Падобнае супрацоўніцтва выгаднае ў першую чаргу Беларусі, наколькі ў тавараабароце літаральна з усімі расійскімі рэгіёнамі назіраецца станоўчае гандлёвае сальда. Беларуская прадукцыя знаходзіць рынкі збыту ў першую чаргу менавіта на расійскай прасторы.

МВФ ЯШЧЭ ВЕРНЕЦА

На мінулым тыдні закончылася знаходжанне ў Беларусі місіі Міжнароднага валютнага фонду. МВФ прадстаўлялі дырэктар-памочнік другога еўрапейскага дэпартаменту Томас Вульф і старшы пастаянны прадстаўнік фонду ў Літве і Беларусі Адалберт Кнобл. На сустрэчы з кіраўніцтвам Нацыянальнага банка размова ішла пра магчымасць правядзення некаторых рэформ у фінансаво-кредытнай і валютнай галінах Беларусі. Абмяркоўваліся таксама перспектывы выдзялення нашай краіне надзвычайнай і кампенсацыйнай пазыкі, якая выдаецца краінам у выніку рэзкага скарачэння даходаў ад экспарту і ўзнікнення неабходнасці закупак збожжа. Максимальны памер падобнай пазыкі — 100 мільёнаў долараў ЗША. Але ці будзе яна выдзелена Беларусі, паводле слоў прадстаўнікоў МВФ, будзе залежаць ад крокаў беларускага ўрада. Ва ўсякім выпадку было паведамлена, што ў снежні ў Мінск прыбудзе яшчэ адна місія, каб пераканацца, што Беларусь выконвае рэкамендацыі МВФ. У сваю чаргу, старшыня Нацбанка Пётр Пракаповіч адзначыў перамовы з МВФ як перспектывныя, заўважыўшы, што яны садзейнічалі збліжэнню пазіцыі і выпрацоўцы сумесных рашэнняў. Дарэчы, адным з вынікаў перамоў і першым рашэннем урада можна лічыць частковую лібералізацыю валютнага курсу.

Між тым Фонд Еўразія, прэзідэнт якога Уільям Мэйнс 19-20 лістапада знаходзіўся ў Мінску, аб'явіў аб пачатку рэалізацыі ў Беларусі "Праграмы ўніверсітэцкіх партнёрстваў". Мэта праекта заключаецца ў прадстаўленні беларускім студэнтам, якія вучаюцца ў эканамічных дысцыплінах, магчымасці атрымаць адукацыю ў галіне бізнесу і менеджменту ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Гэтым будзе садзейнічаць фінансавая падтрымка Фонду Еўразія і ўдзел беларускіх студэнтаў у міжнародных адукацыйных праграмах і праектах па абмену.

ПАД УВАГАЙ ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА

19 лістапада ў Міністэрстве замежных спраў адбылася прэс-канферэнцыя ўдзельнікаў 4-й нарады АБСЕ па выкананні дзяржаўна-ўдзельніцкай абавязальнасці ў галіне чалавечага вымярэння. Беларускі бок у Варшаве прадстаўлялі 11 арганізацый як дзяржаўных, так і недзяржаўных. Размова на нарадзе датычылася такіх тэм, як вяршэнства закона, адмена смяротнай кары, дэмакратычныя інстытуты, грамадзянства і палітычныя правы, свабода мыслення і веравызнання, свабода выказвання, СМІ і інфармацыя, свабода аб'яднанняў і мірных сходаў. Дыялог на нарадзе атрымаўся адкрытым і канструктыўным, нягледзячы на тое, што пункты гледжання беларускіх удзельнікаў на пералічаныя праблемы не заўсёды супадалі. Апанентамі прадстаўнікам парламента, Вярхоўнага суда, Дзяржкамтэта па справах рэлігіі і нацыянальнасцей выступілі такія грамадскія аб'яднанні, як "Хартыя-97", Беларускі хельсінскі камітэт, Усебеларускі камітэт выбаршчыкаў.

● СУПРАЦОЎНІЦТВА

Унікальная ў сусветнай практыцы пастаянная сістэма міжнароднай тэлевізійнай касмічнай сувязі пачала дзейнічаць паміж шпіталем японскага ўніверсітэта "Сінсю" ў прэфектуры Нагана і Гомельскай абласной бальніцы. З яе дапамогай урачы дзвюх краін атрымалі магчымасць абменьвацца паміж сабой інфармацыяй у рэжыме рэальнага часу і нават праводзіць сумесныя аперацыі хворых на лейкемію. На снежань гэтага года наменана правядзенне першай сумеснай аперацыі.

● ТВОРЧАСЦЬ МОЛАДЗІ

"Навукова-тэхнічны вольны час — пакаленне XXI стагоддзя" — пад такім дэвізам у Маскве ва ўсерасійскім выставачным комплексе "Свет адкрыццяў" прайшоў Міжнародны інтэлектуальны фестываль. Разам са школьнікамі, студэнтамі з Расіі, Украіны, Францыі, Чэхіі, Кітая і іншых краін далёкага замежжа ў ім удзельнічалі і дзеці з Беларусі.

Высокую ацэнку спецыялістаў і журы фестывалю атрымаў універсальны камп'ютар шматмэтавага прызначэння — вынаходства навучнікаў Слонімскага прафесійна-тэхнічнага вучылішча № 189.

● НОВЫЯ РАСПРАЦОЎКІ

На Мінскім заводзе колавых цягачоў неўзабаве з'явіцца яшчэ адна перспектыўная мадэль. Гэта новы самазвал МЗКТ-6525. Як і большасць яго "сабратаў", ён не мае аналагаў у СНД. Гэта поўнапрывадная машына грузадымальнасцю 21 тона забяспечана 420-сільным рухавком германскай фірмы "Дойц". Па сваіх тэхнічных характарыстыках мадэль поўнаасцю адпавядае стандарту "Еўра-1".

● У ПАРЛАМЕНЦЕ

Палата прадстаўнікоў адобрыла законнапрает аб выбарах у мясцовыя Саветы. Трэба сказаць, што работа пагаджальнай камісіі не магла згладзіць усе супярэчнасці, якія бачылі ў гэтым дакуменце некаторыя дэпутаты. Але першае чытанне — гэта прыняцце самой канцэпцыі законапраекта, пасля якога павінна пачацца асноўная работа па шліфоўцы выбарчага рэгламента.

● ЛЯСНАЯ ГАСПАДАРКА

1998 год — рэкордны. Ніколі яшчэ ў гэтым дзесяцігоддзі ў лясах рэспублікі не рэгістравалася так мала пажараў (што традыцыйна з'яўляюцца галаўным болям работнікаў лягасаў), як сёлета. У Мінскай вобласці, напрыклад, за ўвесь год зафіксавана крыху больш, чым 100 такіх выпадкаў, а пацярпелі ад агню каля 30 гектараў лесу. У найбольш "гарачым" — 1992 годзе — адбылося ў 15 разоў больш пажараў, якія ахапілі амаль 4 тысячы гектараў.

● НАВУКА

У Дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі ў Мінску прайшла выстава "БелВНУнавука-98. Інфармацыйныя тэхналогіі". Пасля яе наведвання сумненняў не застаецца: насуперак усім цяжкасцям, навуковая думка ў рэспубліцы не дрэмле, і гэта ўсяляе надзею, што, у прыватнасці, у галіне інфармацыйных тэхналогій мы не апынемся ззаду планеты ўсёй. На выставе прадстаўлена больш за сто розных распрацовак і праграм.

● ПЕРАМОГІ

У штаб-кватэры Нацыянальнага алімпійскага камітэта адбылося віншаванне чэмпіёнаў свету па міні-футболу сярод інвалідаў па зроку. На радзіме легендарнага Пеле нашы футбалісты абыгралі ў рашаючым матчы іспанцаў, якія лічыліся фаварытамі турніру, з лікам 3:2 і ўпершыню заваявалі залаты медальі сусветнага чэмпіянату.

Прыемная вестка прыйшла і з Нідэрландаў. Беларуская шашыстка Людміла Волкава стала чэмпіёнкай свету сярод юніёрак.

● РЭЛІГІЯ

Яшчэ адным храмам больш стала ў старажытным Віцебску: нядзельным днём калякольна звон у шматлюдным мікрараёне Поўдзень-7 абвясціў аб урачыстым адкрыцці праваслаўнай царквы.

● САЦЫЯЛЬНАЯ АБОРОНА

Ва ўмовах рэзкага росту цэн кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне аб павышэнні пенсій з 1 снежня: мінімальныя павялічацца на 10,5 працэнта (іх памер складзе крыху больш за адзін мільён 275 тысяч рублёў), максимальныя дасягнуць 3 мільёнаў 272 тысяч і павялічацца на 23,7 працэнта. Менавіта на столькі ў працэнтных адносінах узрасла ў кастрычніку сярэдняя зарплата рабочых і служачых, на падставе якой і будзе праведзены пераарызнік даходаў пенсіянераў. У сярэднім жа пенсіі павялічацца ў снежні на 22,9 працэнта, і іх памеры складуць 2 мільёны 720 тысяч.

ПАСЛЯСЛОЎЕ ДА ПАДЗЕІ


ШТО АГУЛЬНАГА ПАМІЖ НАВУКОВАЙ КАНФЕРЭНЦЫЯЙ І ВЯСЕЛЬНЫМ КАРАВАЕМ?

● Ліна ДАР.

Ужо тры гады на Беларусі ўстановамі Міністэрства культуры ажыццяўляецца навукова-культурная праграма "Беларускі ручнік". Яна была распрацавана Беларускім інстытутам праблем культуры ў лабараторыі традыцыйнага мастацтва аддзела народнай творчасці. Мэта праграмы — не даць памерці найстаражытнейшай беларускай традыцыі ствараць і выкарыстоўваць ручнік, захаваць яго як сімвал павязі з традыцыйнамі продкаў і як элемент сучаснай культуры.


Інстытутам праблем культуры былі наладжаны навуковыя экспедыцыі, падрыхтаваны спецыяльны апытальнік па беларускаму ручніку і дасланы ў колькасці тры тысячы экзэмпляраў ва ўсе раёны краіны. На месцах з ім працавалі работнікі ўстаноў культуры, настаўнікі. У выніку камп'ютэрнай апрацоўкі атрыманых матэрыялаў (а вярнулася каля дзвюх тысяч анкет) быў складзены банк даных па беларускаму ручніку. У рамках праграмы адбыўся шэраг раённых выстаў ручнікоў. Рэспубліканскі конкурс на лепшы сучасны беларускі ручнік быў праведзены ў рамках нацыянальнай выставы "Жывыя крыніцы" фестывалю народнай творчасці "Беларусь — мая песня" (пра яго пісала ўжо наша газета).

Таксама ў рамках праграмы была праведзена нацыянальная выстава "Беларускі ручнік". Яна прадэманстравала беларускі ручнік як выдатную з'яву традыцыйнага мастацкай культуры ва ўсёй паўнаце яго рэгіянальных адметнасцей. Былі прадстаўлены ручнікі ўсіх гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі: Падняпроўя, Заходняга і Усходняга Палесся, Цэнтральнай Беларусі, Паазер'я, Панямоння. Ручнікі кожнага з рэгіёнаў маюць свае кампазіцыйныя, арнаментальныя, каларыстычныя, мас-



тацка-тэхналагічныя асаблівасці. Яны з'яўляюцца адлюстраваннем культурных кантактаў беларусаў з суседнімі народамі.

На выставе прадстаўлены ручнікі бранія, тканя, вышываныя са збораў Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі, Нацыянальнага мастацкага музея, Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея, Веткаўскага музея народнай творчасці і іншых.



У рамках выставы прайшла міжнародная навуковая канферэнцыя "Ручнік у прасторы і часе". Там былі разгледжаны наступныя пытанні: праблема паходжання і развіцця ручніка ў славянскіх, балцкіх і фінаўгорскіх народаў, абрадавыя функцыі ручніка, пазычаны вобраз ручніка ў беларускім фальклору, літаратуры. Прагучала 40 дакладаў, якія тычыліся сімволікі ручнікоў, выкарыстання іх у сялянскай хаце, ручніковых галаўных убораў, рэгіянальных асаблівасцей ручнікоў. У канферэнцыі бралі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы.

Наш карэспандэнт сустрэўся з кандыдатам мастацтвазнаўства Вольгай ЛАБАЧЭЎСКАЙ, якая з'яўляецца адным з аўтараў праграм "Беларускі ручнік", аўтарам канцэпцыі выставы. Дарэчы, сёлета выйшла кніга Вольгі Лабачэўскай "Зберагаючы самабытнасць. З гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі".

— Скажыце, калі ласка, ці не выклікае шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных беларускаму ручніку, тым, што існуе рэальная пагроза страціць гэты від народнага мастацтва?

— Беларускі ручнік ткуць, вышываюць сёння па ўсёй Беларусі. Возьмем, напрыклад, знакамітыя неглюбскія ручнікі. Вёска Неглюбка Веткаўскага раёна вядомая ва ўсім свеце ручнікамі, якія ткалі там раней і ткуць цяпер. Тое ж самае можна сказаць пра вёску Моталь у Іванаўскім раёне. І такіх мясцін на Беларусі няма.

Выраб ручніка на Беларусі мае вельмі багатыя традыцыі. Але ж я лічу, што пра яго мы ведаем недастаткова. Ручнік з навуковага пункту гледжання — з'ява маладаследаваная. Наша выстава, канферэнцыя ў рамках праграмы маюць мэту даследаваць ручнік як мастацкую з'яву, як элемент паўсядзённага жыцця.

— Як бы вы вызначылі, што такое ручнік?

— Ручнік — элемент беларускага мастацтва, які мае глыбокія карані ў нацыянальнай культуры. Традыцыйны ручнік нясе ў сабе подых даўніх плямёнаў, ментальнасць пакаленняў тых людзей, што спрадвеку жылі на Беларусі. Ручнік нібы ўвабраў у сябе ўсё існае — зямное, нябеснае і чалавечае. Гэтыя паняцці мала змяняе час. Таму і застаецца ручнік люстэркам гісторыі народа, яго руху.

Ручнік традыцыйна выкарыстоўваецца ў абрадах беларусаў на вяселлі,

на радзінах, на пахаванні. І сёння ў многіх вёсках можна убачыць набожнікі — ручнікі, якія вісяць на абразях. Ручнік на самай справе з'яўляецца ўвасабленнем радавой памяці, ён яднае пакаленні. Ён без перабольшвання — скарб традыцыйнай культуры беларусаў.

— І яшчэ яго называюць энцыклапедыяй арнаменту...

— Так. Арнамент — гэта вобразная мова ручніка. Часта знакі на ім застаюцца загадкай для нас. Але ёсць на Беларусі людзі, якія не толькі ткуць ручнікі на кроснах і перабіраюць арнамент, але і чытаюць яго. Важна, каб іх заўважылі ў грамадстве. Мне падаецца, што наш



час вымушае падтрымкі кожнай каштоўнай рэчы ў мастацтве, а ў традыцыйным — асабліва.

— Якія высновы зрабілі вы для сябе ў выніку праграмы "Беларускі ручнік"?

— Я яшчэ раз убачыла, колькі людзей цікавіцца праблемай ручніка. Канферэнцыя "Ручнік у прасторы і часе" мела не толькі навуковы, але і практычны, і асветніцкі характар. Вялікая колькасць людзей імкнулася трапіць на яе. Цяпер хацелася б выдаць матэрыялы канферэнцыі, бо яны вельмі цікавыя і пазнавальныя для студэнтаў, для зацікаўленага чытача наогул. Ды і альбом з выставы "Беларускі ручнік" выдаць

неабходна, бо нельга ж быць л о сабраць так шмат ручнікоў з усёй Беларусі і, не пакінуўшы следу, дэманстраваць выставу. Яна павінна быць зафіксавана. Гадуецца ж беларускія дзеці, на вяселлі якіх калісьці таксама павінны вынесці каравай на ручніку.

Фота Віктара СТАВЕРА і БелТА.

САЦЫЯЛЬНЫЯ ПРАБЛЕМЫ

Кожную раніцу гэтыя людзі — дзеці і дарослыя — прачынаюцца, як і мы з вамі, і ідуць хто на працу, хто на заняткі, хто па іншых справах. Яны гадуюць дзяцей, працуюць. Але ж складанасцей у іх больш, бо магчымасці значна абмежаваныя.

Сёння мы спынімся на адным аспекце жыцця сляпых — здольнасці атрымліваць інфармацыю з кніг. Вы кажаце: сам прачытаў, бачыў на свае вочы. Яны кажуць — прачытаў сваімі рукамі. Сляпыя чытаюць, праводзячы пальцамі па лістах спецыяльных кніг, якія друкуюцца шрыфтам Брайля, і для чалавека недасведчанага іх лісты з'яўляюцца наборам выпуклых кропак. Шрыфт распрацаваў француз Луі Брайль у 1829 годзе. Чалавек гэты пражыў 43 гады, сам страціў зрок яшчэ ў раннім дзяцінстве. Сёння яго ведае і паважае кожны сляпы. Письмо Брайля прыстасавана для нотыпісу, матэматыкі, іншых навук. Першая кніга, надрукаваная такім шрыфтам, — "Гісторыя Францыі" (1837 год). У Расіі шрыфтам Брайля карыстаюцца з 1885 года. Паколькі да апошняга часу на Беларусі не выдаваліся кнігі для сляпых, мы вырашылі пазнаёміцца з галоўным рэдактарам рэдакцыі па выпуску лі-

— Якім накладам выходзяць вашы кнігі?

— Летась мы падрыхтавалі 700 экзэмпляраў падручнікаў. Увогуле наклады кніг невялікія: серыя "Школьная бібліятэка" — 27—35 экзэмпляраў, падручнікі — 95 экзэмпляраў. Пакуль не выходзяць кнігі, якія былі б разлічаны на масавага чытача — напрыклад, мастацкая літаратура для дарослых. Хацелася б, каб у перспектыве на Беларусі з'явіліся і такія кнігі, бо патрэба ў іх сярод сляпых людзей ёсць. У Расіі, дарэчы, для сляпых выходзяць самыя розныя кнігі.

— Такіх накладаў падручнікаў хапае!

— Разлічана, каб кожны вучань меў кнігі. Сляпыя дзеці вучацца ў спецыяльных інтэрнатах, дзе вучэбнай літаратуры дастаткова. Зразумела, кнігі, якіх не так ужо шмат, не становяцца ўласнасцю дзяцей, а пераходзяць ад старэйшых да малодшых. Наогул, кнігі для сляпых традыцыйна выдаюцца не так часта, як звычайна.

— Мусіць, тэрмін выкарыстання кніг для сляпых (па іх жа трэба пастаянна вадзіць пальцамі) меншы, чым у звычайных?

СЛЯПЫЯ ЧЫТАЮЦЬ РУКАМІ

Сёння 20 тысяч беларусаў маюць інваліднасць па зроку. Толькі ў школах-інтэрнатах для сляпых і слабавідушчых дзяцей навучаецца 1 200 чалавек. У нашай краіне такіх устаноў 7.

тратуры шрыфтам Брайля Вячаславам АНІКОВІЧАМ. З ім сустрэўся наш карэспандэнт.

— Як здарылася, што на Беларусі не было кніг для сляпых?

— Яны былі. Але ў часы Савецкага Саюза непасрэдна ў Беларусі не выдаваліся, а паступалі з Масквы. Калі ж утварылася самастойная дзяржава — з'явілася неабходнасць і ў сваіх кнігах. У школах сталі працаваць па новых праграмах, што адрозніваюцца ад расійскіх. Спачатку ў школах абыходзіліся запасамі кніг для сляпых, выдадзеных у Маскве. Але настаў час (2 гады таму), калі неабходнасць у кнігах на роднай мове стала вострай, і на дзяржаўным узроўні вырашылася пытанне аб стварэнні рэдакцыі па выпуску літаратуры шрыфтам Брайля на базе выдавецтва "Польмя".

— Ці шмат шрыфтаў існуе ў свеце для сляпых?

— Існуе адзіны шрыфт — шрыфт Брайля. Ён прыняты ва ўсім свеце.

— Няўжо ніколі беларускія сляпыя дзеці не мелі кніг на роднай мове?

— У школе для сляпых дзяцей у Гродне зрабілі спробу надрукаваць на самадзейным станку шрыфтам Брайля некалькі твораў на беларускай мове — пазму Я. Коласа "Новая зямля" і п'есу К. Крапівы "Хто смяецца апошнім". Шмат гадоў яны заставаліся адзінымі творамі на беларускай мове, надрукаванымі шрыфтам Брайля. Калі я вучыўся ў школе, нам чыталі ўголос кнігі беларускіх пісьменнікаў. Чытаць жа самім на беларускай мове не было чаго. Цяпер сітуацыя палепшылася. Наша рэдакцыя за 2 гады выпусціла некалькі падручнікаў па беларускай мове, літаратуры, кнігі беларускіх пісьменнікаў, падручнік "Мая радзіма — Беларусь".

— Як ажыццяўляецца выпуск літаратуры шрыфтам Брайля?

— Калі было прынята рашэнне ўрада аб выпуску кніг для сляпых на Беларусі, стварылі рэдакцыю на базе выдавецтва "Польмя". Тут працуе 4 рэдактары і мастак. Абсталаванне закуплена ў Германіі, яго ўстанавілі ў друкарні "Чырвоная зорка". Невялікая па зместу кніга, набраная шрыфтам Брайля, выходзіць у некалькіх вялікіх тамах. Для гэтага шрыфта патрэбна спецыяльная папера. Хоць тэкст і друкуецца на два бакі, ліст выходзіць значна большы па аб'ёму. Напрыклад, раман Л. Талстога "Вайна і мір", надрукаваны шрыфтам Брайля, складае 29 тамоў.

— Не. Тэхналогія прадугледжана, што ад пальцаў нашы кнігі не сціраюцца. Трэба толькі захоўваць іх у вертыкальным становішчы. Калі ж зазірнуць у кнігу новую і кнігу, выдадзеную 10 гадоў назад, — апошняя выглядае не горш.

— А ці ёсць у такіх кнігах малюнкi?

— Мы б вельмі хацелі рабіць малюнкi: здараецца, яны маюць важнае значэнне для разумення зместу. Мы пакуль адапціруем малюнкi, робім іх апісанне. У Маскве малюнкi выбіваюцца кропкамі. У нас жа ёсць задума рабіць малюнкi з выкарыстаннем тэрмапаперы. Павышаецца якасць, малюнкi робяцца больш рэльефныя. У нямецкіх кнігах нават выкарыстоўваюць колер. Гэта вельмі слушна, бо чалавек з рэшткамі зроку можа нешта убачыць. Аднак патрэбную паперу магчыма набыць толькі за валюту. Пакуль пытанне вырашаецца ў Камітэце па друку.

— Здаецца, што зараз у сляпых людзей больш шанцаў прызычыцца да нармальнага жыцця, чым раней?

— Думаю, так. Добра памятаю, як сам вучыўся ў школе для сляпых (скончыў яе, дарэчы, з залатым медалём). Спачатку (гэта быў 1955 год) на ўвесь клас меўся адзіны буквар. Настаўніца сама перапісвала кожнаму ліст буквара. Каму ж трапіла ў рукі цэлая кніга, лічыўся сапраўдным шчасліўчыкам.

Пасля школы паступіў на дзённае аддзяленне факультэта матэматыкі ва ўніверсітэт, а мяне перавялі на завочнае навучанне. Я забраў дакументы, бо зразумеў, што чалавеку без нармальнага зроку такое не па сілах. Чатыры гады не паступаў нікуды. Потым усё ж такі стаў студэнтам філасофскага аддзялення гістарычнага факультэта ўніверсітэта. Спецыяльных кніг для сляпых па інстытуцкай праграме не было. Нешта мне навучылі на магнітафон родныя (уявіце сабе, колькі першакрыніц па філасофіі неабходна прачытаць), канспекты лекцый пісаў шрыфтам Брайля (існуе спецыяльнае прыстасаванне для запісу).

Калі я вучыўся, у Мінску не існавала асобнай бібліятэкі для сляпых. Сёння ж яна дасягальная для іх з маленства. Ёсць там і абанемонт, і чытальная зала.

Аднак усё роўна пакуль нашы сляпыя дзеці жывуць у абмежаваным свеце. Здаецца, грамадства не хоча бачыць праблем інвалідаў, забываючыся: усе пад адным Богам ходзім.

Алена СПАСЮК.

КНИГА ПРА ГІМНАЗІЮ

● Сяргей ЧЫГРЫН.

Кніга "Наваградская беларуская гімназія" выйшла ў канцы мінулага года ў Вільнюсе. Яе аўтар — былы гімназіст Андрэй Чэмер. На жаль, беларускія літаратуразнаўцы і крытыкі пра яе нічога не напісалі, не адгукнуліся шчырым словам. Можна нічога не ведае пра выхад у свет гэтай кнігі, ці проста мала экзэмпляраў трапіла ў Беларусь. І ўсё ж манаграфія "Наваградская беларуская гімназія" заслугоўвае вялікай і сур'ёзнай увагі.

Кніга Андрэя Чэмера — унікальная і ґрунтоўная праца, матэрыялы да якой аўтар збіраў на працягу 30 гадоў. У прадмове да яе беларускі акадэмік замежжа Барыс Кіт зазначае, што "манаграфія напісана з выкарыстаннем усіх рэальных фактаў, абавіраецца на шматбаковыя ўспаміны былых навучэнцаў школы. Публікацыя гэтай літаратурна-гістарычнай манаграфіі з'яўляецца яшчэ адной цаглінкай у адбудове незалежнай беларускай дзяржавы і адраджэнні роднай мовы".

Наваградская беларуская гімназія праіснавала 15 гадоў. Яна была адкрыта ў 1919 годзе, але напачатку выкладанне ў ёй вялося на рускай мове, а з 1921 года яна стала беларускаю. Першым дырэктарам гімназіі быў Рыгор Пяцэвіч — выкладчык прыродазнаўства. А праз два гады дырэктарам стаў Ян Цеханоўскі, які прыехаў з Ракава. Наяўмыслівы Цеханоўскі паехаў шукаць ратунку ў Вільню. І недарма. Цэнтральная Беларуска-Школьная Рада выдзеліла са свайго бюджэту аднаразовую суму — 5 мільёнаў марак на падтрымку Наваградскай беларускай гімназіі. Было вырашана таксама сабраць і перадаць для гімназіі і пазную колькасць падручнікаў.

Другой саломінкай паратунку для гімназіі быў актыўны збор грошай і прадуктаў ад насельніцтва. Трэба дадаць, што ад гэтага не адмаўляліся ні палякі, ні яўрэі. Дапамагалі фінансамі і дэпутаты Польскага сейма Тарашкевіч, Мятла, Рак-Міхайлоўскі, Ярэміч і іншыя. Пра існаванне роднай беларускай гімназіі ў Наваградку даведаліся па ўсёй Заходняй Беларусі. Напрыклад, у 1923-24 навучальным годзе тут вучылася ўжо 250 вучняў...

Аўтар манаграфіі Андрэй Чэмер сваю кнігу падзяліў на некалькі раздзелаў. Самымі цікавымі, на маю думку, з'яўляюцца тыя, дзе аўтар расказвае пра дзейнасць гімназіі, педагогаў, вучняў і школьнае жыццё. Цёпла апісвае Андрэй Чэмер педагогічную дзейнасць выкладчыкаў Яна Цеханоўскага, Пятра Скрабца, Міхала Чатыркі, Антона Валынчыка, Вячаслава Лаўскага, Язэпа Драздовіча, Аляксандра Орсу і многіх іншых. Жыццёвы лёс некаторых выкладчыкаў склаўся трагічна. Адыі загінулі ў гады вайны, іншыя — у сталінскіх лагерах. Той жа Міхал Чатырка, які выкладаў у гімназіі матэматыку і фізіку, памёр у сібірскім лагерах.

А якія вучні вучыліся тады ў Наваградскай беларускай гімназіі! Гэта цвет нашай нацыі: Барыс Кіт, Барыс Рагуля, Леў Гарошка, Ніна Тарас, Анатоль Іверс і многія-многія іншыя дзеячы беларускай культуры, навукі і рэлігіі. Аўтар уключыў у кнігу іх кароткія аўтабіяграфіі, па крупніцы сабраныя за гады.

Манаграфія "Наваградская беларуская гімназія" цікавая і карысная яшчэ тым, што ў ёй вельмі многа фотадымкаў выкладчыкаў і вучняў, змешчаны таксама агульны спіс гімназістаў 1919—1934 гадоў. Дарэчы, і сам аўтар кнігі Андрэй Чэмер — таксама выпускнік гэтай гімназіі. Жыве ў Вільні, выдаў некалькі кніг. Ён цвёрда верыць: "Збудаваная нашымі рукамі Наваградская беларуская гімназія адраджэнца, загамоніць і заспявае на роднай мове. І зноў стане годным, прыгожым і цёплым вогнішчам беларускай і сусветнай культуры".

У канцы манаграфіі надрукаваны пасляслоўе кандыдата гістарычных навук Л. Мірачыцкага і рэцэнзія на яе кандыдата філасофскіх навук А. Анціпенкі і прэзідэнта Міжнароднага камітэта беларусістаў Адама Мальдзіса, якія адзначаюць, што "праца Андрэя Чэмера ўяўляе з сябе цікавы дакумент па гісторыі нашай нацыянальнай адукацыі, адной з найбольш яркіх старонак якой з'яўляецца арганізацыя і дзейнасць НБГ. Каштоўнасць працы і ў тых шматлікіх дэталях і сведчаннях, часу, якія цяжка ці зусім немагчыма адшукаць у афіцыйных дакументах". І з вучонымі можна пагадзіцца.



Дзмітрый ЛІХАЧОЎ:

ТРЭБА НЕ ТОЛЬКІ ЗАХОЎВАЦЬ СПАДЧЫНУ, АЛЕ І КАРЫСТАЦА ЁЮ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

пераломе, такім, як, напрыклад, канец стагоддзя, мастацтва неяк адвольна імкнецца падтрымліваць у людзях хваравіты, няпэўны стан...

— Я не лічу, што канец стагоддзя абавязкова павінен быць нечым адзначаны. Таму што гэта ўмоўнасць. Але відавочна, што зараз у чалавечай сусветнай духоўнай культуры адбываецца нейкі пералом. Прычым пералом такі: з аднаго боку, крышталюецца Вера. (Таму што сёння навука ўжо не можа быць прапаведнікам бязвер'я. Навука сёння як ніколі бліжэй да доказы існавання вышэйшай істоты — Бога). Духоўнасць становіцца відавочнай, з'яўляюцца спадзвіжнікі духа, хрысціянства. А з другога боку, кансалідуюцца і адраджаюцца формы злчынства, якія супрацьстаяць хрысціянству. Не толькі ў хрысціянстве, у ісламе з'яўляюцца фундаменталісты. Інчай кажучы, сілы зла кансалідуюцца.

Але з гэтага не вынікае, што канец света прыйдзе хутка. Як смерца набліжае чалавека да смерці, так і падобныя катаклізмы ў чалавечым існаванні, якія, дарэчы, пачаліся ў час першай сусветнай вайны і потым перайшлі ў другую, набліжаюць нас да таго.

— Але дактары кажучы, што пасля крызісу надыходзіць паліпшэнне...

— Так. Дзеля гэтага мы павінны прыкласці ўсе намаганні. Бо наша права — наблізіць сябе да смерці альбо наблізіць сябе да жыцця, да вечнага жыцця.

— Вы аднойчы пісалі, што дзеля таго, каб зразумець чужую культуру, яе для пачатку трэба палюбіць. А як быць народу, які не ведае свайёй уласнай культуры, не ведае, як яе палюбіць?

— Тут трэба сур'ёзна прадумаць гуманітарную адукацыю. Вось зараз у школе-гімназіі на Неўскім праспекце будзе праходзіць канферэнцыя, прысвечаная трэцім тысячгоддзю, таму, якой будзе ў ім адукацыя. І я напісаў: "Самае галоўнае — трэба як мага паглыбіць і пашырыць гуманітарную адукацыю". Таму што гуманітарная адукацыя абвастрае чалавечы ўспрыманне ўсяго іншага,

адознага: твора мастацтва ці чалавека, разуменне іншага народа, а ў сувязі з гэтым — разуменне свайго народа. Яна — першааснова. Калі адсунем гуманітарную адукацыю на другі план, то ўпадзе і маральнасць. Знізіцца ўспрыманне чужога, кожнага, не такі, як ты, будзе варожым табе.

— Мы зараз перажываем менавіта духоўны крызіс. Як вільчыце, што ёсць першаснай задачай для нас, беларусаў?

— Я думаю, што адукацыя — самае галоўнае. Трэба больш увагі звярнуць на дзяцей, а таксама стварыць усе ўмовы, каб на Беларусі, як і ў Расіі, утварыўся слой культурных людзей. Яны падцягвалі б пад свой узровень і астатніх. Вось гэта самае галоўнае зараз.

А адукацыя звязана з кнігай, з бібліятэкамі, з архівамі і музеямі. І ўсё гэта павінна падтрымлівацца дзяржавай. Нельга думаць, што прыватныя асобы здольныя стварыць музей такі, як стварае дзяржава. Тут павінна быць дзяржаўная падтрымка, павінны быць законы аб правах культуры, а не толькі аб правах чалавека. Чалавек мае права на доступ да ўсіх твораў культуры. Не проста захоўваць культуру, спадчыну, але і карыстацца ёю. Часта бывае так, што прыватныя калекцыянеры мае ва ўладанні сусветную каштоўнасць, але не дазваляе нікому ўбачыць яе. Так нельга. Дарэчы, у Францыі ёсць закон аб тым, што ўладальнікі павінны раз на год дапускаць усіх жадаючых паглядзець на мастацкія каштоўнасці. Таму былое савецкае, а зараз расійскае пасольства, якое знаходзіцца ў Парыжы і мае ва ўладанні габелен, у якога статус нацыянальнай каштоўнасці, раз на год адчыняе дзверы для камісіі, у склад якой уваходзяць мастацтвазнаўцы і рэстаўратары. Яны глядзяць, у якім стане гэты габелен, а такса-

ма праходзяць па ўсіх пакоях, каб засведчыць, у якім стане знаходзіцца гістарычны будынак. Бо апошні, нягледзячы на тое, што належыць Расіі, у духоўным плане належыць Францыі.

Я стварыў такую канцэпцыю ў абарону правоў культуры. Гуманітарны ўніверсітэт Санкт-Пецярбурга выдаў яе асобнай брашурай. Калі быў Кангрэс расійскай інтэлігенцыі (канец 1997 года), гэтую канцэпцыю зацвердзілі і звярнуліся да ЮНЕСКА, каб зрабіць яе агульнасусветнай. Немагчыма, каб у адной краіне культура падтрымлівалася, а ў другой не. Культура — з'ява агульначалавечая. Яна мае нацыянальныя формы, але належыць усяму чалавечтву.

— Дзмітрый Сяргеевіч, мы ўтварылі грамадскі Фонд Крыжа Ефрасініі Полацкай. Ці падтрымліваеце вы саму ідэю стварэння грамадскіх фондаў?

— Да гэтага я стаўлюся ў вышэйшай ступені добра і лічу прыкметай здаровага грамадства, калі, апроча ўсяго, ёсць і ахвяравальнікі-добрадзейцы ў гэтым грамадстве. (Дарэчы, вось і яшчэ адна страта: забыта слова "добрадзей", усё нейкія бяздушныя "спонсары").

— Калі мы стваралі фонд, то многія беларусы замежжа далучыліся да гэтай справы. У тым ліку і беларусы Сібіры. Новасібірскія беларусы, напрыклад, лічаць, што Ефрасінія Полацкая — патронка беларусаў Сібіры.

— Гэта не дзіўна. Бо Ефрасінія Полацкая была ўзорам вучонасці. І апроча таго, яна — жанчына. А жанчына мае сваю ролю, сваю місію ў лёсе чалавечтва. Не дарма ж усе назвы славянскіх краін жаночага роду: Расія, Беларусь, Украіна — ва ўсіх матчын пачатак. Гэта вельмі істотна.

Р. С. Калі мы развітваліся з Дзмітрыем Сяргеевічам, спяваючы на цягнік, яго апошнія словы былі: "А дзе ж вы паснедаеце?" І гэта пасля таго, як на пачатку сустрэчы ён прынёс для нас у звычайным жоўтым цафанавым пакеце некалькі яблык і бананай ад жонкі, бо, зразумела, мы былі з дарогі! Грукацелі колы мінскага цягніка, а нас усё не адпускала пачуццё ўзрушанасці і ўсхваляванасці ад сустрэчы з чалавекам, чьё мысленне планетарнага маштабу ніколі не выпускае з-пад увагі вельмі прастыя, трывіяльныя рэчы і клопат аб тых, хто акружае яго.

Гутарку запісаў Сяргей ТАРАСАЎ.

АБРАННЕ ВЕЧНАСЦІ

Адам МІЦКЕВІЧ і Уладзімір НЯКЛЯЕЎ—

● Алена ЯСКЕВІЧ, кандыдат філалагічных навук.

200-гадовы юбілей аўтара "Пана Тадэвуша" наблізіў нас да грамадзянскай мужнасці і нацыянальнай мудрасці, да таго ўзвышска, з якога яскрава відаць, што нам яшчэ далёка крочыць, каб, нарэшце, дайсці да ўсведамлення велічы Чалавека і Пэзта ў вечным Коле Быцця. І тады нам адкрыецца творчасць Адама Міцкевіча як неперарывнага вяршыня айчыннага пісьменства рамантычнага напрамку (у цеснай сувязі з грамадска-культурнымі працэсамі першай паловы і сярэдзіны XIX стагоддзя).

І, аддаючы даніну традыцыі духоўнага жыцця мінулага, мы паставілі нарэшце славу тага наваградца нароўні з Я. Коласам, Я. Купалам, М. Багдановічам,

М. Гарэцім і іншымі класікамі нацыянальнай літаратуры. Не выпадкова аўтар "Конрада Валенрода" і "Дзядоў" абураўся ў свой час парадаў Ю. Нямцэвіча змяніць у першым радку "Пана Тадэвуша" слова "Літва" на "Польшча" (як жыхар заходніх зямель Белаі Русі, ён усведамляў сябе беларусам-літвінам).

Літва-Беларусь, Радзіма ў пэзта была найвялікшай каштоўнасцю. Кастусь Цвірка, наш

міцкевічнаўца, не менш аўтарытэтная сцвярджае: "У пералік заслуг Адама Міцкевіча трэба ўключыць і яго зварот да слаўнай мінуўшчыны Беларусі. Наўрад ці знойдзем мы беларускага аўтара ад старажытных часоў да нашых дзён, хто б гэтак глыбока, з такой мастацкай сілай паказаў асобныя старонкі нашай гісторыі, як гэта зрабіў Адам Міцкевіч, асабліва ў сваіх такіх выдатных паэмах, як "Гражына" і



Пералом у Паўночнай вайне азнаменаўся перамогай арміі пад камандаваннем Пятра І над шведамі на слаўградскай зямлі. Тут, каля вёскі Лясная, у 1708 годзе былі разбіты шведы, якія спяшаліся на дапамогу Карлу XII пад Палтаву.

У гонар 200-годдзя перамогі на месцы бою быў узведзены мемарыяльны комплекс, куды ўваходзіла і капліца. Яна захавалася і па сёння. А сёння ў дзень бітвы на гэтым месцы здзейснены малебен, тут сабраліся ўдзячныя патомкі, каб ушанаваць памяць доблесных салдат.

НА ЗДЫМКУ: капліца ў вёсцы Лясная.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БелТА.

СА СТАРОГА КУФРА

КРАСНАПОЛЬСКА-ЧАЧЭРСКІЯ СТРОІ

Краснапольска-чачэрскія строі — традыцыйны комплекс беларускага народнага адзення Падняпроўя. Бытавалі ў XIX — сярэдзіне XX стагоддзяў пераважна ў Краснапольскім, Касцюковіцкім, Клімавіцкім, Хоцімскім, Чачэрскім, Чэрыкаўскім раёнах. У іх найбольш ярка адбіўся працэс узаемаўзбагачэння і ўзаемапранікнення рускага, беларускага і украінскага народнага адзення.

Для краснапольска-чачэрскіх строяў характэрная вялікая разнастайнасць форм адзення, багатае кампазіцыйнымі варыянтамі і арнаментальнымі матывамі мастацкае афармленне, у якім важнае значэнне, акрамя вышыўкі і узорыстага ткацтва, мела карункапляценне, аплікацыя. У жаночым гарнітуры пашыраны 4 комплексы: кашуля, расхінная панёва, гарсэт, намітка; кашуля, андарак з дзесяткай (спадніца з прышытым ліфам-гарсэтам у асобных варыянтах нагадвала сарафан на лямках), 1-полкавы суконны фартух, хустка; кашуля, андарак, 4-полкавы лянны фартух, хустка; кашуля або блуза, кроеная з гескай, крамная спадніца з прышытым ліфам, 1-полкавы фартух, хустка. Кашулю кроілі з прамымі плечавымі ўстаўкамі, прышытымі па ўтку, з вялікім акладным каўняром, аздобленым па краях паскам вязаным белым карункаў або паркалёвым брыжоў. Шырокі рукаў злучаўся з плечавой устаўкай узорыстым паскам мярэжкі з чырвона-чорным геаметрычным арнаментам (капейкі).



Вышыты чырвонымі, чырвона-чорнымі баваўнянымі ніткамі арнамент 8-плэсткавых разетак, ромбаў, квадратаў кампанаваных радамі, у шахматным парадку або размяшчаўся ў ячэйках-сотах, якія ўтваралі перасячэннем дыяганальных або гарызантальных і вертыкальных палос. Густа нашыты на рукавы ўзор выплываеца багаццем арнаментальных варыяцый, тонкасцю ўзораў, гармоніяй і агульнай пластыкай. Фартухі аздаблялі ўзорыстым ткацтвам, вышыўкай, аплікацыяй; панёву, андарак натыкалі клятчастым вохрыста-чырвоным арнаментам. Андарак і ліф-гарсэт часам кроілі з розных тканін: ніз з клятчастай дамакатанкі, ліф — з крамной узорыстай і гладкафарбаванай тканіны. Спадніцу шылі з ільнянога аднатоннага, клятчастага, паласатага, белага, бела-сіняга палатна. Падпяразвалі вузкім поясам, канцы якога аздаблялі дэкаратыўнымі кутасамі, нізкімі разнаколернага бісеру.

Галаўныя ўборы жанчын — намітка, чапец (вязаны з белых нітак або шыты з чырвоных крамных тканін), хустка. Насілі пацеркі, шыйныя бісерныя паскі, абразкі. Мужчынскія кашулі кроілі з плечавымі ўстаўкамі (палікамі) або тунікападобныя; у іх вышывалі манішку, падол, каўнер і каўнерцы, падпяразвалі поясам. Нагавіцы шылі з палатна, шэрага ці карычневага сукна. Вопратку (світу, шубу, кажух, куртку, сак) аздаблялі нашыўкамі і аблямоўкамі фабрычных (чырвоных, сініх) тканін, аплікацыяй шнуром.

Падрыхтаваў да друку
Дзяніс РАМАНЮК.



АДНАДУМЦЫ ПРАЗ СТАГОДДЗІ

недахопаў, пры тым вельмі суб'ектыўна-тэндэнцыйны, а годнае прадстаўленне аўтара пісьменніка шырокай чытацкай грамадскасці, у адпаведнасці з той місіяй, якая прадвызначана яму характарам і спецыфікай таленту, на шляхах служэння айчыннай кніжнасці, развіцця і ўзбагачэння нацыянальнага пісьменства, выпраўлення нораваў свайго часу, зберажэння і абароны спрадвечных духоўных каштоўнасцей, ратавання сталых глыбінных уласцівасцей этнічнага архетыпу.

"Конрад Валенрод". Нездарма за іх і за іншыя творы гістарычнай тэматыкі называлі яго сучаснікі "літоўскім Вальтэрам Скотам".

Балады ды паэмы "літоўскага Вальтэра Скота" не загубіліся ў часе і ў культурнай прасторы, яны "супадалі і супадаюць з нацыянальным часам", надаючы асаблівую глыбіню кожнаму значнаму перыяду айчыннага жыцця, сцвярджае У. Някляеў.

Наследаванне Адамам Міцкевічам уласцівасцей мовы і архетыпа беларуска-польскай этнічнай еднасці, кангламерата гэтых моў, які пачаў складацца з часоў узнікнення Шарашоўскай Бібліі Сафіі Гальшанскай, а ў XVII стагоддзі меў за вяршыні "Вобраз цноты і славы" І. Ужэвіча і "Фрынас" М. Сматрыцкага, на што неаднойчы наракалі польскія міцкевічазнаўцы, пагардліва называючы такую з'яву "смаргон-

шчынай усходніх крэсаў" (якой вялікі наваградзец ганарыўся і свядома яе падкрэсліваў), дало свае парасткі і ў творчасці не толькі сучаснікаў: Я. Чачота, Т. Зана, А. Ходзькі, Т. Лада-Заблоцкага і інш., але і ў творах наступных пакаленняў: У. Сыракомлі, Ф. Багушэвіча, В. Дуніна-Марцінкевіча, А. Ельскага, Я. Коласа, Я. Купалы, М. Багдановіча, А. Цёткі, М. Гарэцкага, У. Дубоўкі, Н. Арсеневай, У. Жылкі, Л. Геніюш, У. Караткевіча, А. Вялюгіна, А. Пысіна, Р. Барадулліна, Я. Сіпакова, С. Зароннікава, А. Дударова, А. Вярцінскага, Г. Далідовіча, Д. Бічэль-Загнетавай, Н. Тулупавай, В. Іпатавай, Я. Янішчыц, але найбольш у творчасці паэта са Смаргоншчыны — У. Някляева.

Вяртаючыся да вялікага наваградчана, згадаем, што ме-

НА ШЛЯХУ ДА ЧЫТАЧА

«КАНТАКТЫ І ДЫЯЛОГІ» № 10–11, 1998 г.

У свет выйшаў чарговы (№ 10–11) выпуск інфармацыйна-аналітычнага культуралагічнага бюлетэня "Кантакты і дыялогі". Як заўсёды, ён невялікі па памеры, але важкі па зместу надрукаваных артыкулаў. На вокладцы нумара — надпіс: "Беларусы ў памежных краінах". Гэтыя словы цалкам адпавядаюць агульнай скіраванасці ўсіх матэрыялаў, змешчаных на старонках часопіса.

Адкрывае выданне артыкул "Псалтыр і духоўнасць украінцаў і беларусаў" львоўскага аўтара, кандыдата філалагічных навук Івана Лучука. На працягу многіх стагоддзяў Псалтыр быў адным з галоўных вытокаў славянскай духоўнасці. Па Псалтыры вучыліся чытаць і пісаць. Псалмы людзі ведалі на памяць. Аўтар вышэйазначанага даследавання спыняе сваю ўвагу на праблеме перакладаў Псалтыра.

Анатоль Вялікі і Ларыса Языковіч (Мінск) узнікаюць тэму перасялення беларускага насельніцтва з Польшчы ў Савецкую Беларусь і ў зваротным накірунку пасля заканчэння другой сусветнай вайны. Аўтары адзначаюць, што новая мяжа паміж Польшчай і Беларуссю "разала па жывому і паўплывала на лёсы соцень тысяч нашых суайчыннікаў па абодвух баках мяжы, на спрадвечныя роднасныя, сяброўскія, гаспадарчыя адносіны, што існавалі ў памежжы". У артыкуле згадваецца храналогія звязаных з гэтым падзей і аналізуецца асобныя моманты тагачаснай няпростай сітуацыі.

У раздзеле "Культура і адукацыя беларускага замежжа" друкуецца артыкул старшыні Беларускага культурнага таварыства "Беларусы Сібіры" з Новасібірска і настаўніцы беларускай школы імя Ф. Скарыны ў Вільнюсе. Тэма даследавання У. Галузы "Беларусы Заходняй Сібіры: гісторыя і сучаснасць", Л. Мілаш "Беларуская культура і школьніцтва на Віленшчыне: пачатак і канец XX стагоддзя". Сярод іншага Леакадзія Мілаш, у прыватнасці, зазначае: "Багата зроблена ў галіне беларускай культуры і адукацыі ў апошнія дзесяць гадоў. На працягу многіх стагоддзяў беларуская мова выжывала. Але сёння варункі больш складаныя і менш спрыяльныя для развіцця беларускага школьніцтва ў Літве, чым нават на пачатку стагоддзя. І будзе пагаршацца, пакуль не зменіцца адносіны ў Беларусі да беларускай мовы, культуры, гісторыі. Патрэбна еднасць у самой дыяспары, больш рэальнага дапамога метраполі, як гэта робіцца ва ўсім цывілізаваным свеце".

Пол Веркрайз — дырэктар школы "Маленькі прынец" у бельгійскім гарадку Дадзізэле. У асно-

ву невялікага артыкула, прысвечанага Бельгіі, пакладзена выступленне П. Веркрайза ў Беларускам таварыстве дружбы ў сувязі з Днём незалежнасці Бельгіі.

Драматычны жыццёвы шлях віленскага беларуса Віктара Ярмалковіча зацікавіў Мечыслава Яцкевіча, прафесара Вышэйшай педагогічнай школы ў Ольштыне, удзельніка многіх канферэнцый МАБ. Ён прысвяціў В. Ярмалковічу, настаўніку, літаратуру, вязню польскіх, нямецкіх і сталінскіх лагераў, біяграфічны артыкул.

Часопіс "Кантакты і дыялогі" прапануе так званыя "Старонкі будучага даведніка", дзе знаёміць чытачоў як з цэлымі арганізацыямі, так і асобнымі выбітнымі дзеячамі мінулага і цяперашняга беларускага замежжа. У гэтым нумары расказваецца пра Беларускае студэнцкае зямляцтва ў Варонежы (1924 — 1929), сучасныя — беларускую абшчыну "Світанак" у Кыргызстане, Таварыства беларускай культуры ў Калінінградскай вобласці Расіі. З інфармацыі, змешчанай у раздзеле, можна таксама даведацца пра жыццё і справы такіх вядомых асоб, чые паходжанне звязана з Беларуссю, як святар, магістр тэалогіі Антоній Дзевяткоўскі, вучоны-хімік, акадэмік Валянцін Капцюг, педагог, літаратар Пятрусь Капчык, грамадскі і культурны дзеяч з Польшчы Міхась Куптэль, прадпрымальнік, мецэнат, дзеяч беларускай дыяспары ў Расіі Анатоль Сілівончык. Дарэчы, А. Сілівончык стаў галоўным фундатарам праграмы па адраджэнню вобразу духоўнай святніні беларускага народа — Крыжа святой Ефрасініі Полацкай і шмат зрабіў, каб гэтая праграма была выканана.

Асаблівую цікавасць у чытачоў-бібліяфілаў выклічуць змястоўныя, высокапрафесійнальныя рэцэнзіі на шэраг новых выданняў: "Белорусский сборник": статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии", які выйшаў сёлета ў Санкт-Пецярбургу, кнігу Лявона Луцкевіча "Вандроўкі па Вільні", дзе закранаецца вялікая тэма "Беларусы і Вільня", манарграфію польскага літаратуразнаўцы Базыля Бялаказовіча "Паміж Усходам і Захадам: 3 гісторыі фарміравання беларускай нацыянальнай самасвядомасці", выпушчаную ў Беластоку, а таксама "Гістарычны даведнік Беларусі" з серыі "Еўрапейскія гістарычныя даведнікі" пад рэдакцыяй Джона Воранава. Аўтар працы — вядомы гісторык і публіцыст Янка Запруднік.

Традыцыйна часопіс "Кантакты і дыялогі" прапануе рубрыкі "Надрукавана пра кантакты ў Беларусі і свеце" і "Хроніка беларусазнаўчага жыцця".

навіта ён паставіў мэтай сваёй творчасці і асветніцкай дзейнасці (нельга не прыпомніць лекцыі, прачытаныя на кафедры славістыкі ў Каледж дэ Франс) — адраджэнне класічнага Боганатхнёнага шляху развіцця айчыннай кніжнасці, пратора нага славутым духоўным пісьменнікам і першадрукаром Францішкам Скарынам, — праз засваенне закансервавальных у прастамоўным бытаванні, у сховах вуснай паэзіі беларускіх звычайна і вераванняў, здабыткаў "залатога веку" старабеларускай культуры, што пацвярджае думку медыявістаў пра філалагічны працэс XVI—XVII стагоддзяў як неабходную перадумову мастацтва Новага часу.

Напрыканцы XX стагоддзя сярод даследчыкаў беларуска-польскіх сувязей пашыраецца ўяўленне пра Адама Міцкевіча, як духоўнага праддечу, пачынальніка ў беларускай і польскай літаратуры XIX стагоддзя (што знаходзіцца ва ўлонні адыходзячага класіцызму) эстэтыч-

ных крытэрыяў і творчай практыкі краёвага рамантызму, а таксама ўяўленне аб ім як фактычным пачынальніку ў беларуска-польскім рэгіёне паэзіі (і ўвогуле літаратуры) Новага часу.

Сваё прынцыповае наватарства паэт сціпла параўноўвае (неяк зусім па-беларуску) з першай вясновай кветкай пралескай, дарэчы, такую назву носіць і першы твор у кнізе "Балады і раманы". Імкненне да асабістага паразумнення з сябрамі, каханай арганічна перарастае, паводле У. Мархеля, у "дыялог паміж "я" паэта і пралескае", што "алюзіяна высвечвае праблему рамантызму з пазіцыі ўсведамлення непазбежнасці раняга росквіту кветкі і з пазіцыі сумнення ў паспяховасці гэтага росквіту. Папярэджанне пра небяспеку, якая падпільноўвае пралеску, зыходзіць ад "я" паэта, знаёмага з неспрыяльнай рэчаіснасцю":

(Працяг на 7-й стар.)

РАДАВОД

ГУЧНАЕ «Я» РОДУ ЛІПСКІХ



(Заканчанне.
Пачатак на 1-й стар.).

былі надрукаваны звароты да людзей, што носяць гэтае прозвішча. На іх таксама многія адгукнуліся і даслалі лісты, частка якіх, дарэчы, надрукавана ў кнізе. Словам, з цягам часу такая бяскрыўдная задума перарасла ў апантанае імкненне дакапацца да самых глыбокіх каранёў.

Сёння можна сказаць, што аўтару гэта цалкам удалося. Ён сабраў пад адной вокладкай усіх Ліпскіх, карані якіх адшукаў у Беларусі, Польшчы, Расіі, Літве, Германіі, Аўстраліі, Канадзе, ЗША і іншых краінах. Ён высветліў, што род мае некалькі не звязаных паміж сабой галін, у старажытнасці Ліпскія валодалі трынаццаццю дваранскімі гербамі. Письменніку нават удалося раскрыць некаторыя літаратурныя таямніцы. Напрыклад, з'явілася тлумачэнне гісторыі напісання "Пінскай шляхты" В. Дуніна-Марцінкевіча.

Такім чынам, даследаванне У. Ліпскага сапраўды з цягам часу выйшла за межы апісання гісторыі аднаго роду. Сам аўтар кажа: "Не трэба забываць, што сям'ю ствараюць два чалавекі, якія носяць звычайна розныя прозвішчы. Дык вось я ў кнізе паспрабаваў падлічыць, з кім Ліпскія былі звязаны гэтай сямейнай павяззю, і атрымаў амаль старонку розных прозвішчаў. Гэта толькі тых, якія мне сталі вядомыя. Па сутнасці атрымліваецца, што ўсе людзі на свеце — радня. І чым часцей мы будзем уздымаць такія тэмы, чым больш будзем іх даследаваць, тым хутчэй убачым, як многа ў нас агульнага, і зблізім людзей, змацуем

нацыю. Можна, гэтая ідэя і стане тым агульным, вакол чаго аб'яднаюцца беларусы. Вось такія задачы я ў выніку ставіў перад сабой. Сапраўды, я шмат пішу пра свой уласны род. Але я адначасова веру, што мой прыклад некага зацікавіць і натхніць на аналагічныя даследаванні. Ва ўсякім выпадку, мне вельмі хочацца, каб так адбылося".

Вось і атрымліваецца: я плюс я — сям'я, сям'я плюс сям'я — род, род плюс род — народ, народ плюс народ — людзі Зямлі. У. Ліпскі ў кнізе прыводзіць такія звесткі: у дзесятым калене ў

кожнага з нас атрымліваецца 1 024 продкі. Гэта нашчадкі столькіх людзей на працягу нейкіх трохсот гадоў стваралі нас, сённяшніх. Канешне, цяжка даведацца, кім яны былі, але ад усведамлення гэтага таямніца становіцца яшчэ больш прывабнай. І калі дакапаешся да каранёў, пачынаеш адчуваць сябе багачейшым. "Я лічу, што гэтая сувязь павінна перадавацца з пакалення ў пакаленне ў кожнай сям'і, — кажа У. Ліпскі. — І калі б такое было, то мы мелі б новую гісторыю Беларусі, бо менавіта гэтыя людзі, нашы бацькі, дзяды, прадзеды ды



Прадстаўнікі сямей, якія носяць прозвішча ЛІПСКІЯ.

Фота Генадзя СЯМЁНАВА, БелТА.

прапрадзеды стваралі гісторыю нашай краіны".

З 1 024 чалавек, пра якіх гаворыць аўтар даследавання, толькі адзін тэарэтычна мог насіць прозвішча Ліпскі, а загадка астатніх 1 023 застаецца неразгаданай. Таму пісьменнік мае рацыю, калі кажа, што мы ўсе звязаны. Дакладна ведаю, што мае продкі не раз былі звязаны кроўнай сувяззю з родам Ліпскіх.

У грамадстве існуе меркаванне, нібыта дакументы ў архівах захаваліся толькі часткова, на асобныя прозвішчы. На самай справе гэта не так: любіць чалавек можа пачынаць пошукі інфармацыі ў архівах. Гэта не раз на генеалагічных чытаннях падкрэслівалі і старшыня Камітэта па архівах і справаводству, сустаршыня Беларускага генеалагічнага таварыства Аляксандр Міхальчанка, і дырэктар Нацыянальнага гістарычнага архіва Ала Галубовіч. У гэтым асабіста пераканаўся і У. Ліпскі, які цяпер заняты новым даследаваннем. Письменнік піша кнігу пра радавод кампазітара Ігара Лучанка. І нягледзячы на тое, што бацька апошняга паходзіць з сялян, удалося знайсці звесткі да дзесятага калена.

Дарэчы, У. Ліпскі не хавае, што яму ўжо хочацца дапрацаваць кнігу пра свой род, бо з'явілася новая інфармацыя. Такім чынам, даследаванне працягваецца.

Р. С. Аляксандр Міхальчанка, старшыня Камітэта па архівах і справаводству ў пасляслоўі да кнігі "Я" піша: "У пачатку 1996 года ў Беларусі жыло 10 315 000 грамадзян. Паводле даных акадэміка М. В. Бірылы, на ўсіх гэтых людзей усяго 58 230 прозвішчаў. Гэта значыць, што кожны 177-мы жыхар мае аднолькавае прозвішча. Зразумела, ёсць сярод іх і найбольш распаўсюджаныя, ёсць надзвычай рэдкія. Але ў сярэднім вывучыць 177 чалавек не такая вялікая праца для кожнага, каб наладзіць новыя, вельмі плённыя сувязі. Няхай абставіны і час разлучылі галінкі радаслоўнага дрэва, злучыць іх — наша, сучаснік, задача, каб заўсёды адчуваць сябе ў гарманічным адзінстве з прыродай і грамадствам".

ДЫНАСТЫЯ



70 ГАДОЎ У КАХАННІ

● Віктар ХАРОШКА, Сяргей БРУШКО (фота).

Ёсць такое паняцце: на іх жыццё трымаецца. Просценькая ісціна, але спазнаць яе можна, толькі сутыкнуўшыся з людзьмі, якія па тым жыцці прайшлі многа. Вельмі многа.

Калі даведаліся, што пан Іосіф і пані Гэля жывуць разам семдзесят гадоў, перагледваліся. Гэта ж сама гісторыя.

А калі зазірнулі ў іх шчаслівыя вочы ўлюбёных у жыццё людзей — паверылі ў ішчасце кахання.

Нават увяць цяжка, як можна праз столькі гадоў несіць гэтую нялёгкаю ношу, як любоў, каханне.

...Аднойчы ўбачыўшы Гэлю, ён сказаў сабе: мая! І яна адразу адчула: мой!

Пачалі ладзіць свой быт. Сякі-такі запаты быў. Прыгледзелі кавалак зямлі. Пад самай Лідай. Кіпаметраў за вострам. Закасалі рукавы — і з'явіўся дом. Ладны такі, дагледжаны.

Пяць гектараў зямлі — не вельмі многа. Але ж гэта як на іх глядзець і якім вокам. Іосіфу памроілася ішчасце ў яблынным садзе. Ды зноў — трэба грошы. Саджанец па польскім часе ня мала каштаваў. Тым не менш, шыроўчы каля агарода, а прадукцыя пана Якубоўскага ў Лідзе ішла нарасхvat, думаў пра святое.

Сад, толькі сад.
Па зарнянку збіраў, пясціў сваю яву. Сто яблынь — мара, якая праз колькі гадоў здзейснілася. Забуялі дрэўцы.

А якая была асапада ад смаку свайго першага яблыка! Са сваёй Гэляй. Яны разам вучыліся любіць усе.

Душа ў радасці ад першай Ядзі. Сёння сямідзесяцігадовая дачка жыве побач. Адбудавала даміну. Падарыла ўнікаў дзеду з бабай. Глядзіць за ўсім: дзве кароўкі, цялятка, тры парсюкі, трысы, куры. Іосіф Іосіфавіч і Галіна Адамаўна сёння толькі даюць парады.

— Божухна, дзе ж на гэта сілы набрацца?

— Дык сваё ж.

— Якія больш пытанні!

Мы ідзем па садзе. Тады яшчэ была цёплая восень. Іосіф Іосіфавіч з Гадамі (92 ж!) стаў спававата бацьчы. І раптам

— бух, падае яблык. Мы і не заўважылі б. Але...

— У трэцім радзе антонаўка легла.

Гэля, трэба здымаць.

Што тут больш скажаш.

Тым не менш цікавімся:

— Столькі яблыкаў, і дзе ж яны дзялюцца?

— От, людцы добрыя, па паўтары тысячы за кіло здаём.

— Ці не шкада?

— А якое шкада! Недзе яблык спатрабяцца. Нядаўна іншае было.

Прыехалі і 300 кілаграмаў па тры з паловай тысячы ўзялі. Добры чалавек трапіўся.

Гаспадарская жыпка ў сям'і Якубоўскіх адчуваецца ва ўсім.

У хаце такі парадак, якога не ўбачыш у акрузе. Галіна Адамаўна шычырае сама.

— Яна дужэйшая, — Іосіф Іосіфавіч ганарыцца. — Затое і робіць больш.

Раптам на твары смутак.

— Што?

— Сыночка ўспомніў.

— ?!

— Малады быў, як дуб. За намі глядзеў, як за малымі. Сорак тры гадкі ўсяго працягнуў.

Бацьчы спыня на анельскім твары цяжка. Вельмі цяжка.

Сыночак быў апорай. Як зараз унук. Гэта ён у свае амаль сорак каля дзеда з бабай. Слухае, дапамагае. Асабліва каля пчол.

О, гэта асобная справа, "пшчолы". Любое "дзень" гаспадару зразумелае.

Адна дадому з узяткам, другая — у дарогу. Тая з вулля нумар дзевятнаццаць, тая — з трыццаці шостага.

Так, так. 36 вулляў налічвае рчальнік. Іншая справа, што не ўсе заселены.

— Было згінулі. 3-за чаго, не ведаю. Развёў па-новаму.

Кажам:

— Іосіфавіч, для газеты здымак трэба.

— Гэля, нясі гальштук і капялюш, — імгненнае рэагаванне.

І доўгія зборы. Дачка Ядзя лезе ў шуфляду, дастае любімы гальштук. Тут жа патрабаванне лепшай кашулі —

народ глядзець будзе. Пакуль падрыхтоўваюцца, любячыя вочы Адамаўны маўчаць. Потым ласкавае:

— Юзік, адкінь каўнерык, не для мяне прыхарашваецца.

— От жа, бачыце, не для яе. А для каго?

Прыемна чуць такое. Пранесенае праз 70 гадоў.

І тады на сталае з'явіўся мёд. І свае булкі.

— Самі?

— А як жа.

— І часу стае?

— А дзеля чаго жыву? — гэта Адамаўна.

— Юзік не любіць магазіннага батона. Іншая справа свой. Ото добра.

Сапраўды, хвала рукам. Смаката!

Лёс іх не зусім пясціў. Толькі-толькі ўсталі на ногі — упада зямлілася. Прышлі Саветы — і ў калгас. Яно б і нічога, але падумаць трэба.

Падумаў. Жонка пагадзілася. Узалі на пастой старшыню калгаса.

— Добры быў хлопец. Кажа, я сілком ў камуну гнаць не збіраюся, — цяжка даецца ўспаміні. — Дый ты, Юзік, скажы людзям, няхай на сходзе выкажуцца, як думаюць.

Не сказаў. Маўляў, кожны мае галаву на плячах. Няхай думае.

Праз два дні надзелі навучнікі "Вораг народа". "Гнездо антипартийной линии".

Вось тады першы раз і заплакаў. Калі ні за што білі жонку.

Яно і сёння свярбіць.

Бо ў той жа калгас пайшоў амаль ці не першым. Адаў свае гектары. З адной умовай: стаць гапоўным агароднікам.

Калі Іосіфу Іосіфавічу споўнілася 90, сабралася амаль уся радня. Не прыехаў толькі адзін унук з жонкай.

— А хто б мне прапраўнучку падарыў? — гэта шчыра, ад сэрца. Бо ў 92 кожнага са сваіх нашчадкаў памятае не па імёнах. Па датах нараджэння.

Дык у чым жа ішчасце гэтых людзей?

У добрай прозе жыцця і кахання.

Ім сёння добра ў сваёй сям'і. Як было добра і ўсе 70 гадоў сумеснага жыцця.

...Схіляю галаву.

На такіх людзях зямля трымаецца.

(“Народная газета”)

3 СЯМЕЙНАГА АЛЬБОМА



«ПАЛЕССЯ МІЛАЕ ДЗІЦЯ»



Споўнілася 50 гадоў з дня нараджэння паэтэсы Жэні Янішчыц і 10 гадоў з дня яе трагічнай гібелі. З гэтай нагоды ў Доме дружбы прайшла прэзентацыя яе кнігі, выдадзенай у Балгарыі і на Украіне. Дом літаратара ў Мінску ўшанаваў талент Яўгені Іосіфаўны — аўтаркі шматлікіх кніг лірыкі, праявічых і публіцыстычных твораў, перакладаў. Згадвалася, што яе вершы перакладзены на англійскую, балгарскую, венгерскую, грузінскую, іспанскую, казахскую, латышскую, літоўскую, малдаўскую, нямецкую, польскую, рускую, украінскую, чувашскую, чэшскую мовы.

Літаратурны музей Янкі Купалы падрыхтаваў выставу да вечарыны «Палесся мілае дзіця» ў гонар лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Купалы, якую Жэня Янішчыц атрымала ў 1986 годзе за кнігу «Пара любові і жалю».

Літаратурныя юбілейныя імпрэзы прайшлі і на яе радзіме. У Парэцкай сярэдняй школе, дзе вучылася Жэня, адкрыты музей.

Прапаную некалькі здымкаў з нашых сумесных з ёю дарог.

Сяргей ПАНІЗЬНІК.

НА ЗДЫМКАХ: Жэня ЯНІШЧЫЦ, Мінск, 1971 г.; Міласлаў ЗІМА, Міхал ЗАВЭЙДА-СУМЦКІ, Жэня ЯНІШЧЫЦ, Вацлаў ЖЫДЛІЦКІ, Прага, 1973 г.; з хроснай маці сына Андрэя — Нінай ЯНСАНЭ (Панізынік), Юрмала, 1974 г.; Жэня ЯНІШЧЫЦ, Данута ВІЧЭЛЬ-ЗАГНІТАВА, Яўген КРУПЕНЬКА, Мікола ФЕДЗІЮКОВІЧ, Славамір ХАДАРОНАК, Мар'ян ДУК-СА, Масква, 1969 г.; Эчміядзін (Арменія), 1972 г.

(Фота С. П.).

Адам МІЦКЕВІЧ і Уладзімір НЯКЛЯЕЎ —
АДНАДУМЦЫ ПРАЗ СТАГОДДЗІ

(Працяг.
Пачатак на 4-й стар.)

Покуль, кветка, час прадвесні:
Поўнач стынны патыхае,
На гары шмат белай плесні,
Шчэ дуброва не сухая.

Кінь агеньчыкам святліцца
І стуліся пры яліне,
Каб цябе не знішчыў іней
Ці халодная расіца.

Пра поспех першага зборніка паэта «Балады і рамансы» (1822) крытык Ю. Коленбах пазней напіша наступныя словы: «У задыхлую атмасферу ўмоўных, будуарных сентыментаў, прапахлых мускусам Тапімены, упалі «Балады», быццам букет апрысканых расою вясновых кветак з сельскіх палёў. Ад гэтых майскіх кветак, ад гэтых вясновых пралесак з берагоў Свіцязі, ад водару чарэмхі з курганка Марыі павеяла свежасцю па ўсёй Польшчы». Ці не такім жа свежым водарам жыцця, які персаніфіцыруецца праз вобраз першацвэта-пралескі, палоняць нас радкі інтымнай лірыкі У. Някляева:

...Прыбегла з марозу, на вейках

зара —

І хрумстка, і свежа, і снежна з парогу!
Яшчэ ў нас наперадзе, дзякаваць Богу,
І срэбная, і залатая пара.
Яшчэ майскім мёдам гарчыш на губах,
І пахне каханне пралескай

пад снегам...

Адам Міцкевіч пачаў адроджэнне былой велічы краю, «заядбанана між народамі», з абуджэння цікавасці да яго звычайў, лаганд, паданняў, закансервавальных са старажытных часоў у сховах вусна-паэтычнай творчасці народа. З нябачных крыніц, патаемных глыбін народнага жыцця б'е струмень і паззі Уладзіміра Някляева, нашага сучасніка, у творчасці якога вобразы, матывы, сюжэтныя лініі міцкевічаўскіх балад і паэм знайшлі ўсебаковае, падмуркава-генетычнае ўвасабленне. Як прыклад, паэма «Прошча» — сапраўдны сімвал малой Радзімы, мясціны надзвычайнай чысціні і характава, носьбіт магутнай духоўнай сілы:

На возеры тым, на блакітнай вадзе
Бялюць лілеі.
Душа мая там, як на Божым Судзе,
Баліць і святлее.

Яе тое возера ў воды свае
Празрыста ўлюбіла.
Да дна таго возера не дастае
Нячыстая сіла.

Святлее ў тым возеры храм на гары
Званіцай высокай,
І спіць на званіцы званар да пары
Глыбока,
Глыбока.

Напрошваецца міжволі паралель: някляеўская Прошча ў свядомасці сучаснага пакалення — увасабленне такога дарагога для кожнага беларуса пракаветнага вобраза міцкевічаўскай Свіцязі:

Не ведаеш, — з-пад ног, можа, гэта
шкляная

Ідзе аж да неба дарога
Ці неба шкляное скляпенне схіляе
Табе аж пад самыя ногі!
І той, другі, бераг убачыць

не ў сілах —

З вышніямі возера зліта.
Нібыта вісіш ты на птахавых крылах
У нейкім бяздонні блакіту!

Трэба дадаць, што лірычная гераіня У. Някляева вельмі роднасная міцкевічаўскай Свіцязянцы, дачцэ князя Тугана (папелечніка Мендога):

Аднак вам скажу я, зусім не пачвара,
А проста жывая дзяўчына.
Шаўковыя косы, бялывая з твару,
А вусны яе, як маліна.
А словы красуні тае сінявокай
Прыемна, пшчотна гучэлі:

І ты б, храбры, гэта з дружнай
адведаў,

Загінуў бы ў спрэчцы няроўнай,
Ды шчасце — тут край
твайго прадзеда, дзеда,
Ты з нашай радні, ты нам кроўны.
За тое, што вы акрапілі тут воды,
Па-боску зрабілі чын-чынам, —
Маімі Бог вуснамі скажа народу
Гісторыю гэтых глыбіняў... —

сваёй трапяткой мудрасцю і, бы крышта-
лёвай мужнасцю, невынішчальнаю
вераю ў людзей:

Зноў я ўчую яе — і прымрою
ў абдымках Хрыста...

За мяне яна моліцца, просіць,
па мне яна плача...

Але, калі засяродзіцца на месце трылогіі міцкевічаўскіх паэм «Свіцязянка», «Свіцязь», «Рыбка», то, безумоўна, найбліжэй да галоўнай гераіні Красы-Мілавіцы з шматаспектнай паэмы Уладзіміра Някляева (паводле спецыфікі жанравай структуры) Крыся-Свіцязянка (паэма «Рыбка»). І гэтую блізкасць асабліва выказалі паэты праз тэму самаахвярнага любові. У Міцкевіча яна разгортваецца праз метафізічныя пераўтварэнні русалкі-дзяўчыны на ірэальна-энергетычнай мяжы жывога і адышоўшага сусветаў, бы сцвярджэннем, што матчыная любоў, мацнейшая ад смерці, як Ласка Божая, вечна жывая.

І ў някляеўскага званара-паэта найістотнейшы сэнс існавання — клопат пра Красу-Мілавіцу, містычна-касмійны змест гэтага пачуцця асабліва падкрэсліваецца праз сістэму сінтаксічных паралелізмаў.

Ён жыў на званіцы. Цар-рыба плыла,
Мінаючы сеці.
Адна ў званара Мілавіца была,
Адна ў цэлым свеце.
Цар-рыбу, што ў Прошчы спрадвеку
жыла,

Прасіў, каб ніколі
Красу-Мілавіцу бяда не знайшла
Ні ў лесе, ні ў полі.
Цар-птушку, якая вяршыла палёт
Над Прошчай спрадвеку,
Схаваць Мілавіцу прасіў ад нягод,
Ад крыўды і здзеку.

Безумоўна, Адам Міцкевіч — гэта гульня і рыцар кахання, менавіта праз любоў да Марылі Верашчакі ў ім нарадзіўся паэт, пясняр ліцвінскай Беларусі, і ўся яго творчасць, па сутнасці, бясконцы дыялог са сваёй зямной Музай:

«Прэч з воч маіх!» Паслухаю цябе я.
Прэч з сэрца!» Што ж, не пойдзеш
супраць долі.

«Забудзь зусім!» Не, гэта не здалее
Закрэсліць наша памяць аніколі.
Вось цень — калі ён падае здалёку,
То болей долы чарнатаю пляміць.
Так воблік мой: чым далей з відавоку,
Тым болей ён тваю туманіць памяць.
Ці кнігу возьмеш ты, дзе жорсткасць
долі

Два сэрцы маладыя разлучае, —
Чытаючы, ты здзівіўся міжволі:
«Усё пра нас! Хто так усё гадае!»
Мільгне ўначы далёка бліскавіца,
І ў садзе дзесь сава дзіцём заплача
Ды будзе ў шыбу раптам ціха біцца,
Уздрыгнеш ты: «Душа яго,
няйначай...»

Так, месцы, дзе гулялі мы з табою,
Дзе нашы мрой, слёз святло пад вяс-
зам,

Да скону дзён застануцца са мною,
Бо толькі там з табой навек мы разам.

Каханне да туганавіцкай Музы сталася для Адама Міцкевіча «святым скрыжалем», непарыўнай лучнасцю з асноўным касмічным законам існавання Сусвету, згодна з якім толькі і ладзіцца жыццё на зямлі, — законам любові-агапіі, пра што так пісаў апостал: «Любоў дасканаліцца з намі на тое, каб мы мелі адвагу ў Дзень Суда, бо які ён, гэтка і мы ў гэтым свеце».

(Заканчэнне будзе).

ГАЛЕРЭЯ МАЙСТРОЎ Маргарыты СТАРЫХ



На крылах Пегаса.

Бабулю сваю, якая славилася на ўсё наваколле шыццём залатой і срэбранай ніткай і адзіная валодаца сакрэтамі вышэйшай рачным жэмчугам (для мясцовай царквы не адну работу такую выканал), Вера не застала ў жывых. У гады раскулачвання і калектывізацыі пайшло прахам нажытае працай і талентам дабра. А бабуліна скрыня з яе рукадзельнымі ўбраннямі і ўсім, што кожнай паважачай сябе дзяўчыне належала мець у якасці пасагу, — спадчына Верынай маці, — хаця і была своечасова схавана, але так і не адшукалася. Засталося толькі сямейнае паданне аб ёй.

Бацька Верын пакінуў у спадчыну дачку мастацка вырабленую драўляную калыску і такі ж разны маленькі стол-шафу. Рукі ў яго залатыя былі: за што ні браўся,



Яйка, інкруставанае саломкай.

рабіў так, што ўсе толькі ахалі. Вера засталася без бацькі, калі ёй было два гады.

А талентам маці (таксама была выдатнай рукадзельніцай) ажыццявіцца паспраўднаму не суджана было: каб пракарміць дваіх дзяцей, яна працавала па дзве смены на фабрыцы.

Першыя ўрокі рамяства Вера атрымала ад суседкі ў Церахаўцы, што на Гомельшчыне. Неяк Аляксандра Андрэеўна

падаравала ёй ручнічок і сказала: "Давай вышыюм яго".

"Гэта былі ўрокі не толькі вышыўкі, але і першыя крокі да асэнсавання сваёй жаночай прыроды," — лічыць Вера.

У другой суседкі — сляпой бабулі — навучылася Вера вязаць. І, ох, як усё гэта спатрэбілася потым ёй у жыцці. Шыццё, вязанне вялікай падмогай стала — сябе апранала, сыноў, мужа.

Ды і прафесію абрала адпаведную сваім схільнасцям: пасля заканчэння Мазырскага педагагічнага інстытута вяла ўрокі працы, чарчэння, гурткі розныя. Чым толькі ні займалася з дзецьмі, бо лічыла свой прадмет самым важным. Дзяцей вучыла і сама вучылася ў бабуль-ткачых, ганчароў або рэзчыкаў па дрэву. Пападаліся "цяжкія" хлопцы, не магла іх "прыручыць", таму разбой хацела прыцягнуць. А калі захапілася саломкай, то хлопцы пад яе кіраўніцтвам пачалі канструяваць з гэтага матэрыялу авіямадэлі. І атрымліваліся самалёткі тыя падобныя на дзіўных птушак. Вось яна, зямная дарога да Пегаса!

Але галоўным чалавекам, які адыграў рашаючую ролю ў яе лёсе, стала Святлана Казань.

— Маё святло ў акенцы, — гаворыць Вера. — Яна для мяне настаўнік, мама, сястра, сяброўка. Я адагрэлася душою побач з ёю. Яна — чалавек высокага палёту.

Калі яны сустрэліся, Святлана Канстанцінаўна працавала галоўным мастаком Мазырскай фабрыкі мастацкіх вырабаў. Першая работа Веры — цукерніца з саломкі, як адзначылі на фабрыцы, мела таварны выгляд. Але Святлана Канстанцінаўна ўбачыла ў Веры нешта большае і прапанавала супрацоўніцтва. Па яе малюнках Вера пачала рабіць аплікацыю саломкай. З'явіліся сумесныя цікавыя планы, задумы, але...

Той дзень, калі Святлана Канстанцінаўна трапіла ў аўтамабільную катастрофу (яна выжыла, але засталася інвалідам, прыкаваным да ложка), стаў чорным днём і ў жыцці Веры.

— Гэта вельмі цяжкая псіхалагічная траўма, калі блізка табе чалавек трапляе ў такую бяду, — прызнаецца яна. — Святлана ўзяла з мяне абяцанне працаваць за дваіх і зрабіць тое, чаго не паспела сама. Я павінна была заняцца толькі саломкай.

Тая ж Святлана Канстанцінаўна параіла паказаць работы ў Саюзе мастакоў Лявонцэвай, якая апякае народных майстроў.

У ноч перад паездкай у Мінск Вера прысніла бабулю, якую ніколі не бачыла.

— Яна мяне ў сне благаславіла і супакоіла: "Не хвалюйся, не перажывай, унучка! Я табе ўсе сакрэты адкрыю".

А Таццяна Лявонцэва, калі ўбачыла работы Веры Салдатавай, толькі і сказала:

— Вы праз некалькі гадоў станеце вядомым майстрам, толькі абавязкова працуйце ў сваім ключы, стылі.

ТРЫМАЙ, САЛОМІНКА, ТРЫМАЙ...

У сярэдзіне лета жытнёвае поле, якое суседнічае з лесам, нагадвае мора: такі ж срэбрыста-зеленаваты колер з адценнямі — чым далей ад краю, тым цямнейшы. Гэтае поле нагледзела Вера. Яна падняла некалькі абламаных сцяблінак невыразнага колеру і, ачысціўшы, вызначыла:

— Час нарыхтоўваць салому. Яна будзе якраз залацістай, а больш позняя набывае адценне такое, як зорка на грудзях майго Пегаса. Памятаецца?

Ах, Пегас, крылаты конь! Ці можна забыць цябе — цуда з цудаў? Дзіва, што людзі — і стары, і малы — спыняліся і заміралі, калі цябе, ажыццяўленую мару майстра, праносілі па вуліцы, каб устанавіць у выставачнай зале. І хаця ты, жыхар паднябесся, заміраеш на подыуме, усё роўна кожнага, хто бачыць цябе, ты клічаш туды, у недасягальную вышыню. Толькі васьмь асядлаць цябе зусім няпроста. Але Веры Салдатавай спатрэбілася для гэтага ўсяго чатыры гады, таму што на раду ёй напісана быць майстрам, мастаком, бо павінна яна аднавіць звязно роду свайго, якое выпала.

Праз тыя самыя некалькі гадоў Таццяна Іванаўна, не стрымаўшы свайго здзіўлення і захаплення крылатым канём Пегасам, прызнаецца:

— Я не ўяўляла, што такое можна стварыць.

А славыты майстра саломкі, творы якога лічацца вяршыняй, эталонам майстэрства, Таісія Агафоненка, убачыўшы Верынага Зубра, шчыра зачаравалася і сказала:

— Саступаю табе першыства.

Слава Богу! Не пераваліся яшчэ ў нашай Бацькаўшчыне людзі, якія разумеюць, што "няма нязначнага мастацтва ў тым, што сапраўднае".

Вядомасць Веры Салдатавай расце, работы яе купляюцца музеямі, экспануюцца на рэспубліканскіх выставах, пабывалі за мяжой — у ЗША, Англіі, Германіі, Арабскіх Эміратах. Для Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі майстра зрабіла цудоўную копію царскай брамы. Копія не саступае арыгіналу па сваёй прыгажосці — работа вялікая, ювелірная, і рабіла яе майстра цэлы год.

Калі ў Нацыянальным музеі гісторыі і культуры адкрылася выстава народных майстроў Салдатавых (самой Веры і яе мужа — мастака-жывапісца Аляксандра), работы майстра, сабраныя разам, выклікалі каласальнае, неперадавальнае ўражанне: капелюшы, перад якімі не ўстаяла б ніводная з вядомых топ-

мадэляў, падвесы-паўкі, вазы, калядныя маскі, шкатулачкі, пано і, канешне ж, Зубр і Пегас... І на ўсім адбітак вытанчанасці, прыгажосці і непаўторнасці.

За гады, што аддадзены саломцы, яна дасягнула такога ўзроўню, калі хто-ніхто пачынае пагаворваць: гэта ўжо ўсё, мяжа майстэрства — ніхто не зможа паўтарыць яе работы, ды і яна сама не зможа перасягнуць сябе...

І васьмь з'яўляецца Анёл — крохкі, бязважкі, быццам зусім і не з саломкі, а самімі танюсенькімі сонечнымі праменьчыкамі сатканы. І зноў усе, каму давалося яго пабачыць, здзівіліся.

А сама Вера Салдатава прызнаецца: "Усяго жыцця не хопіць, каб здзейсніць тое, што бурліць, спее ўнутры мяне. Той жа Пегас, а цяпер і Анёл адкрылі зусім іншыя магчымасці саломкі. А яны — неабмежаваныя, нават мэблю, іншыя утылітарныя рэчы можна рабіць з саломкі па-мастацку... Калі ў мяне будзе свой вялікі дом, я абавязкова набуду такую мэблю..."

Дай Божа, каб так і было! Каб нішто таму не перашкодзіла. Тады нарэшце ўсё вернецца на кругі свае. І ў нашым краі людзі будуць тварыць, а не марнаваць час, разважаючы аб нейкай незразумелай, туманнай светлай будучыні, якую не пабудавалі, таму што тыя, хто яе задумаў, пачалі з разбурэння.



Вера Салдатава і яе капелюшы.

Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

Заснавальнікі:

Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь; Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі; Беларускае таварыства па сувязях з суайчыннікамі за рубяжом (таварыства «Радзіма»).

Пазіцыя рэдакцыі і аўтараў, матэрыялы якіх друкуюцца на старонках «Голасу Радзімы», не заўсёды супадаюць.

Газета набрана, звярстана і аддрукавана ў друкарні «Беларускі Дом друку». (220041, г. Мінск, пр. Скарыны, 77).

Тыраж 1 625 экз. Індэкс 63854. Зак. 2145. Падпісана да друку 30. 11. 1998 г. у 12.00. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 81.

НАШ АДРАС:

220005, Мінск, праспект Ф. Скарыны, 44.

Тэлефоны:

(+375-17) 213-31-97, 213-32-80, 213-30-15, 284-76-56, 213-37-82.